

Вылучэнне кандыдатаў у члены Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь сёмага склікання праходзіць з 9 верасня па 8 кастрычніка.

У адпаведнасці з выбарчым заканадаўствам краіны, права вылучэння кандыдатаў у члены Савета Рэспублікі належыць прэзідыумам мясцовых Саветаў дэпутатаў базавага ўзроўню і адпаведным выканкамам, а ў сталіцы – прэзідыуму Мінгарсавета і Мінгарвыканкаму.

17 верасня бягучага года адбылося сумеснае пасяджэнне прэзідыума Бялыніцкага раённага Савета дэпутатаў і раённага выканаўчага камітэта, у парадак дня якога было ўнесена пытанне “Аб вылучэнні кандыдата ў члены Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь сёмага склікання”. Вёў пасяджэнне, на якім прысутнічалі намеснік старшыні аблвыканкама Валерый МАЛАШКА і кіраўнік раёна Васіль ЗАХАРЭНКА, старшыня райсавета дэпутатаў Андрэй ГАНЧУК.

Ён адзначыў, што Прэзідэнт Беларусі Аляксандр ЛУКАШЭНКА 5 жніўня 2019 года падпісаў указы, якія вызначаюць тэрміны правядзення выбараў у Нацыянальны сход Рэспублікі Беларусь сёмага склікання: у Палату прадстаўнікоў – 17 лістапада (асноўны дзень галасавання); у Савет Рэспублікі – 7 лістапада.

-Членам Савета Рэспублікі можа быць грамадзянін Рэспублікі Беларусь, які дасягнуў 30 гадоў і пражыў на тэрыторыі адпаведнай вобласці, горада Мінска не менш за пяць гадоў, не мае судзімасці, – паінфармаваў прысутных Андрэй Ганчук і прадставіў на разгляд удзельнікаў сумеснага пасяджэння кандыдатуру Аляксея КУШНАРЭНКІ. – Аляксей Іванавіч працуе генеральным дырэктарам ДВА па паліву і газіфікацыі “Белпалівагаз”. З 2010 па чэрвень 2019 года займаў пасаду генеральнага дырэктара ВРУП “Магілёўаблгас”, з’яўляецца дэпутатам Магілёўскага абласнога Савета дэпутатаў 28 склікання.

Нарадзіўся Аляксей Іванавіч у 1975 годзе ў Полацку, скончыў Полацкі дзяржуніверсітэт і Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь. Працоўную біяграфію ён пачаў з пасады майстра філіяла Віцебскага вытворчага ўпраўлення газавай гаспадаркі, прайшоўшы на розных пасадах ступенькі кар’ернай лесвіцы да генеральнага дырэктара ДВА па паліву і газіфікацыі “Белпалівагаз”.

У падтрымку вылучэння кандыдатуры Аляксея Кушнарэнкі ў члены Савета Рэспублікі выказаўся і старшыня райвыканкама Васіль Захарэнка. Васіль Аляксеевіч заўважыў, што з усіх прысутных на сумесным пасяджэнні прэзідыума райсавета дэпутатаў і райвыканкама, ён, магчыма, больш за іх асабіста ведае Аляксея Іванавіча, паколькі

шмат разоў сумесна даводзілася вырашаць многія пытанні па жыццезабеспячэнні насельніцтва Клімавіцкага раёна.

Васіль Захарэнка таксама адзначыў, што дзякуючы нераўнадушнасці, падтрымцы Аляксея Іванавіча ў наступным годзе будзе рэалізаваны праект па газіфікацыі аграгарадкаў Ланькаў, Іскра, вёскі Навасёлкі.

У сваім звароце да прысутных Аляксей Кушнарэнка сказаў, што Магілёў, як і ўся Магілёўшчына, за дзевяць гадоў жыцця і працы сталі яму родным домам. І ён робіць усё магчымае, каб гэты дом быў утульным і прыгожым, а ўсе насельнікі яго жылі ў камфортных умовах, мелі магчымасць рэалізоўваць свой культурны, навуковы, духоўны, прафесійны, творчы і грамадскі патэнцыял. Ён таксама распавёў пра некаторыя ўласныя планы, ідэі, раскажаў пра ДВА па паліву і газіфікацыі “Белпалівагаз”, у склад якога ўваходзяць 34 прадпрыемствы з 27 тысячамі работнікаў.

Члены прэзідыума Бялыніцкага раённага Савета дэпутатаў і раённага выканаўчага камітэта адкрытым галасаваннем адзінагалосна вылучылі Аляксея Кушнарэнку кандыдатам у члены Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь сёмага склікання.

Намеснік старшыні аблвыканкама Валерый Малашка звярнуў увагу ўдзельнікаў пасяджэння на тое, што Аляксей Кушнарэнка стаў ініцыятарам ці рэалізаваў у Магілёве і на тэрыторыі вобласці вельмі многа сацыяльных праектаў, ініцыятыў, і назваў яго сучасным кіраўніком з вялікай уласнай сацыяльнай адказнасцю.